

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

Ва 1 год 90 к.; на 3 м-цы—2 р. 60 к.; на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок нонпарэлі (паэзія тэатру)—50 кап. Іншагароднін—1 р. Пасвород тэатру ў два разы даражэй.

Падпіска і абслугоўванне прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязь“—г. Менск, Савецкая, 63, (спраці пасворк) ад 9 гадз. раніцы да 3-ае гадз. дз. У адрогных гарадах—у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторо

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дз. тэлефон № 30-74. 2) Спрактар рэдакцыі—ад 12 да 2-ае гадзіны дз. тэлеф. № 6-19. 3) Начн рэдактар (друкарня) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Г. Канторо Кантора абслугоўванне падпіскі тэл. № 781.

СУБОТА, 6 КАСТРЫЧНІКА 1928 г.

№ 231 (3038)

Конт асобнага нумару ўсёды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

„КРАСІН“ ПРЫБЫЎ У ЛЕНІНГРАД

Урачыстая сустрэча гэрояў лядовага паходу

100.000 леныградцаў з энтузіязмам віталі каманду „Красіна“

ЯК СУСТРАКАЛІ ГЭРОЯЎ

ЛЕНІНГРАД, 5. А 8 гадзіне раніцы 5-га кастрычніка насустрач „Красіну“ з Ленінградскага порту накіраваліся ледаколы „Пурга“, „Сілач“, „Севастопаль“ і вялікая колькасць яхт, кацераў і пасыльных ваенных караблі. На „Піянеры“ выйшла ў Кранштадт цэнтральная камісія для сустрэчы „Красіна“ на чале з намеснікам начальніка паветраных сіл

СССР т. Алексісам, намеснікам начальніка морскіх сіл Балтмора тав. Кірэявым, намеснікам старшыні воблвыканкому т. Івановым. На „Пурзе“ накіраваліся прадстаўнікі друку—савецкага і замежнага, прадстаўнікі Асаваіхіму, Воблпрафсавету, рабочыя дэлегацыі, кіно-апараты, фатографы.

А 12 гадзіне сустракаючы бачаць на небасхіле чорную точку. Гэта—„Красін“. Яму насустрач накіроўваецца дывізіён эсмінцаў. Грымяць гарматныя салюты.


„Красін“ прыбліжаецца. Ясна відаць корпус ледакола з двума высокімі жоўтымі трубама, паміж каторых на левым борце высока над вадой замацаван самалёт т. Чухноўскага—„Чырвоны мядзьведзь“. Над самалётам разьвіваецца алы сцяг, з адбіткам устаўшага на дыбы мядзьведзя. Сустракаючы караблі спыняюцца ў 50 мэтрах ад „Красіна“. Гучыць „Ін-тэрнацыянал“, паветра агалашаецца прывітальнымі крыкамі.

Лётнік Чухноўскі



Лётнік Чухноўскі нарадзіўся ў 1898 г. У 1916 г. уступіў добраахвотнікам у ваенна-марскі корпус. У 1917 г. разам з ротай марскога корпусу выступіў супроць часовага ўраду і перайшоў на службу да савецкай улады. У тым-жа годзе скончыў

Ледакол „Красін“



„Красін“ пабудаван у 1916 годзе ў Англіі на верфях Армстронга. Вада-амяшчэнне—11000 тон. Мае 3 машыны сілаю 10500 конскіх сіл. Хуткасць 12—14 вузлоў. Асабовы склад ледаколу—136 чалавек.

„Красін“ самы магутны ледакол у

свецце. З 1917 па 1920 год знаходзіўся ў Англіі, уведзены туды ў часе інтэрвенцыі. У 1920 г. быў зьвернуты ў Ленінградскі порт, а таго часу шмат разоў прымаў удзел у ледакольных кампаніях леныградскага порту.

Суправаджаемы гідрасамалётамі, ваеннымі і грамадзянскімі караблямі, „Красін“ накіроўваецца на кранштадскі рэйд. Тут члены грамадскага камітэту з ледакола „Пурга“ пераходзяць на „Красін“. Пры сустрэчы з гэроямі паходу адбываецца сцена энтузіязму, якая не паддаецца апісанню.

„Красін“ працягвае шлях у Ленінград. Марская дарога становіцца ўсё больш ажыўленай. Замежныя параходы, яхты, маторныя лодкі—ўся „па-суда“, якая толькі маецца ў Ленінградзе, кружыцца вакол „Красіна“, вітаючы яго аглушаючым „ура“.

Пры ўваходзе ў вузкі канал, які вядзе да Нявы, ледакол сустракаюць тысячныя натоўпы рабочых порта і складаў, якія бягуць па абодвух берагах, стараючыся не адстаць ад ледакола. Кіруючы склад экспедыцыі з капітанскага мосьціка адназвае на прывітаньні.

А 5 гадзіне дня „Красін“ увахо-

Камандзір „Красіна“—Эггэ



дзіць у Няву. Берагоў ня відаць. Іх хавае густая людская маса. Калі „Красін“ падыходзіць да плавучай прыстані, якая пабудавана каля 15 ліній у маста Лейтнанта Шмідта для сустрэчы ледакола пачынае цягнуць. Праменьні пражэктараў асвятляюць наберажную, якая запоўнена рабочымі калёнамі. Тут сабраліся прадстаўнікі ўсіх раёнаў, усіх фабрык і заводаў з аркестрамі і сьцягамі.

У цэнтры прыстані ўзвышаецца дэкарыраваная чырвонымі сьцягамі трыбуна. Пад захапляючых крыні „ура“ ледакол прычальвае. Уздольнікі экспедыцыі па трапе спускаюцца на прыстань. На трыбуну падгукі фанфар усходзяць Самайловіч, Эгге, Чухноўскі і інш.

Адчыняецца урачысты мітынг. Першым ад імя працоўных Ленінграда і леныградскага выканкому вітае красінцаў т. Іваноў. Затым з прывітальнаю прамоваю выступіў прадстаўнік ураду т. Ганецкі. Далей на трыбуне зьяўляецца прэзыдэнт Акадэміі Наук Карпінскі, прадстаўнік Асаваіхіму т. Ціхаміраў, прадстаўнік ЦК воднікаў т. Быстроў, прадстаўнікі леныградскіх прадпрыемстваў—„Краснога Треугольніка“, „Большавіка“ і інш.

Кіраўнік экспедыцыі на „Малыгіне“ т. Лаўроў і многія іншыя.

Даклад беларускага ўраду ў СНК СССР

Ад'езд тав. М. М. ГАЛАДЗЕДА

Учора ўвечары, для справаздачнага дакладу саюзнаму ўраду, выехаў у Маскву старшыня Савету Народных Камісараў БССР, тав. ГАЛАДЗЕД.

Даклад т. ГАЛАДЗЕДА аб дзейнасці СНК Беларусі будзе заслухан на пасяджэнні Саюзнага Саўнаркому, на парадку дня якога ён стаіць асноўным. Неабходна адзна-

чыць, што даклад беларускага ўраду ў СНК Саюзу да гэтага часу яшчэ ня ставіўся і зараз будзе зроблен тав. ГАЛАДЗЕДАМ уяршыню і за рад гадоў.

Такім чынам, даклад падагуліць значны пэрыяд у жыцці нашай рэспублікі, як часткі Савецкага Саюзу.

Належыць адзначыць таксама,

што гэты даклад беларускага ўраду супадае з самым пачаткам новага гаспадарчага году. Гэтае супадзенне прадстаўляецца вельмі спрыяючым, бо дае магчымасць улічыць і рэалізаваць усе тыя ўказаньні на далейшую працу, якія ўхваліць па дакладу тав. ГАЛАДЗЕДА такі аўтарытэтны орган, як СНК Саюзу.

„Палітычная апека“ над кітайскім народам

Рэарганізацыя нанкінскага ўраду

ШАНХАЙ, 5. Палітычная рада нанкінскага ўраду ўхваліла законапраект аб рэарганізацыі нацыянальнага (нанкінскага) ўраду. Выканком Гаміндану зацвердзіў законапраект і адначасова прыняў прынцыпы, якімі належыць кіравацца ў сучасны пэрыяд «палітычнае апекі» над кітайскім народам да ўвядзення канстытуцыі, што адбудзецца, калі акажацца маглівым ажыццэвіць дэмакратызм.

Згодна з гэтымі прынцыпамі нацыянальны сход Кітаю часова замяняецца нацыянальным зьездом дэлегатаў гаміндануўскіх арганізацый. Паміж зьездамі Гаміндану палітычная ўлада знаходзіцца ў руках выканаўчага камітэту Гаміндану. У працягу пэрыяду «палітычнае апекі», кітайскі народ павінен «паступова навучацца як карыстацца выбарчым правам і прынцыпамі дэмакратыі, наб такім шляхам падрыхтаваць пераход

да арганізацыі канстытуцыйнага ўраду». Пяць асноўных органаў ураду—адміністрацыйны, законодаўчы, юрыдычны, экзаменацыйны рада і рада дзяржаўнага кантролю падпарадкоўваюцца ўрадавай радзе нацыянальнага (нанкінскага) ўраду, якая арганізуецца і ў руках якой сканцэнтравана ўся ўлада. Вышэйшая ўлада захоўваецца за выканкомам Гаміндану.

Японскі капітал усё мацней апутвае Манчжурью

ТОКІЁ, 4. Як паведамляе „Цугай Сітэй“, паміж Паўднёва-Манчжурскаю чыг. і мукдэнскай уладаю дасягнута згода аб пабудове новых чыгуначных ліній, якія забяспечаць магчымасць выкарыстання новых прагоў. Апрача таго, Паўднёва-Манчжурская чыг. мяркуе набыць вузкакалейную чыгунку, якая выходзіць да вусця ракі Тумэн на берагу Японскага мора, недалёка ад савецка-карыйскае граніцы.

ТОКІЁ, 4. Паўднёва-Манчжурская чыг. вядзе перамовы з японскім міністэрствам грашовых спраў аб атрыманні пазыкі ў размеры 20 мільёнаў іен з спецыяльнага фонду чыгуначнага будаўніцтва ў Манчжурі.

Япона-кітайскія адносіны

ТОКІЁ, 4. Паводле вестак друку, прадстаўнік нанкінскага ўраду ў Японіі генэрал Чан-Чун наведваў прэм'ера Танака. Чан-Чун патрабаваў, каб Японія заключыла згоду з нанкінскім урадам на пытанні аб мытных тарыфах.

Танака адказаў, што Японія жадае тэрмінова вырашэння ўсіх япона-кітайскіх пытанняў, да якіх належыць і інцыдэнт у Цзінані, Нанкіне і Ханькоу, а таксама пытанне аб япона-кітайскім гандлёвым дагаворы, пры ўмове, што Кітай зменіць сваю пазыцыю.

Аўганістан зьбішае пераможыткі сярэднявечча буйныя новаўвядзеньні і рэарганізацыі

КАБУЛ, 3. Сёньня ў падшыха адбыўся трэці вялікі сход („дурбар“), на якім падшыха падрабязна паведаміў свой погляд на пытаньне аб адмене нашэння паранджы жанчымі. Падшыха зазначыў, што ліквідацыя нашэння паранджы не супярэчыць ісламу. Адкрыўшы потым твар сваёй жонкі, якая знаходзілася на сходах, падшыха прапанавалі прысутным пасьведчаць яго прыкладу, г. зн. даць жонкам маг-

Белы тэрор На працэсе дзеячоў румынскага рабочага руху

БРАШУРА КАУЦКАГА ў якасьці кампрамэтуомага матар'ялу

ВЕНА, 4. На 10-ы дзень працэсу дзеячоў румынскага рабочага руху ў Клаўзэнбургу пачаўся допыт сьведкаў. Рад сьведкаў паказаў, што канфіскава-

Француская дыплёматыя „за працэю“...

ПАРЫЖ, 4. Лёнданскія карэспандэнты парыскіх газет настойліва падкрэсьліваюць стараньні французскага ўраду дабіцца згоды Англіі на апублікаваньне марской згоды і супраціўленьне гэтаму ангельскага ўраду па розных прычынах.

Агенцтва Гаваз паведамляе, што перагаворы в Лёнданам праходзяць у прыяцельскай атмасфэры, але што тэрмін апублікаваньня згоды яшчэ не ўстаноўлен.

...наш дзяржаўнага таварства, часам прывіднага міжнароднага таварства па вывучэнні арктыкі, дапамогі паветранаму караблю, мае друкаваныя працы на расійскай, нямецкай, англійскай мовах.

### Прывітаньне т. Мікаяна

МАСКВА, 4. Наркамгандлю СССР т. Мікаян выдаў у поведзе авароту «Красіна» у Ленінград загад па камісарыяце, у якім падагульваюцца вынікі 3-месячнай працы «Красіна». Ад імя Наркамгандлю СССР т. Мікаян вітае аварот «Красіна» з бясстрашнага паходу, вітае адвагу матросаў і каманду, пакрытых сябе славай герояў.

Загад канчаецца наступнымі словамі: «Няхай жыць годдасць савецкага гандлёвага флэту — ледакол «Красін» і яго каманда».

## ПРАЗ КАЛЮЧУЮ ЗАГАРОДКУ

Уі кангрэс Камітэру вызначыў перыяд пасляваеннага сусветнага развіцця, у які мы ўступілі, як трэці новы перыяд, што характарызуецца абстрактным клясавым барацьбы, выклікае прыліў рэвалюцыйнай хвалі, палітычныя пралетарыяты. Ня глядзячы на ўрачыста агалошаны і шырока разрэклаваны «мір у прамысловасці», клясавая барацьба ідзе на ўздым. Кожны дзень прыходзяць весткі, якія гавораць аб росьце забастовачнай хвалі, аб эканамічных баёх у Нямеччыне, Францыі, Польшчы, Чэха-Славакіі, у Злучаных Штатах і далёкай Аўстраліі.

Пазыцыя рэфармістых акрышталізавалася з вычэрпваючай наўнатой. Рэфармізм братаецца з буржуазнай дзяржавай, усё мацней бразгае антысавецкай зброяй, усё больш беспераможна разбурвае рабочыя рады, усё больш адкрыта імкнецца задушыць пралетарскую барацьбу на ўсіх франтах. І ход падзей усё настойлівей дыктуе самае ранучае завастрэнне рэвалюцыйнай барацьбы з контр-рэвалюцыйным рэфармізмам.

Бірмінгамскі зьезд ангельскай «рабочай» партыі зьявіўся яскравым працягам кангрэсу трэд-юніёнаў у Сьвонсі. Аналягічнасьць праграмы рабочай і лібэральнай партыі пачала набываць амаль матэматычны характар. І паколькі ў рабочай партыі «добрыя» мільянеры (тыпу Мосьлі) пачалі ўжывацца з ашуканымі пралетарамі, пан Ленсбэры меў падставу заявіць, што ангельская рабочая партыя ёсьць «няклясавая партыя». Між іншым, пан Ленсбэры мае рацыю толькі аднабакова: рабочая партыя даўно перастала быць клясавай пралетарскай партыяй, але затое яна стала клясавай буржуазна «рабочай» партыяй. Баязлівая палавіная пазыцыя, занятая апазыцыйнай зьездам,

школы марскога флэту ў 1918 г. быў прызначан начальнікам Арні-енбаўмскага марскога паветранага дывізіёну, у ліпені з посьпехам скончыў школу лётнікаў паветранага бою.

У 1919 г. на фронце грамадзянскай вайны, працаваў лётнікам у гідраградзе Каспійскай вайскай флётліі. У 1920 г. быў прызначан камандзірам першага гідраграду вайскай волжскай флётліі, у тым жа годзе прызначаецца начальнікам марскога авіяцыі Каспійскага мора. У часе грамадзянскай вайны ў Азоўскім моры прапаву лётнікам, а таксама камандзірам гідраграду паветранага дывізіёну Азвора.

Па скончэнні грамадзянскай вайны прыняўся за вучобу і ў 1923 г. быў залічаны слухачом моракадэміі ў Ленінградзе. У 1924 г., таксама ў 1925 г. па камандыроўцы акадэміі прымаў удзел у паўночнай геаграфічнай навуковай экспэдыцыі, лятаў на Новую зямлю. У 1927 г. Чухноўскі служыў у дэві з чорнаморскіх вайсковых эскадрыльі.



Камандзір «Красіна» — Эгэ нарадзіўся ў Ліфляндскай губ. у 1893 г. у сялянскай сям'і, скончыў пачатковую школу ў Арэнбургу. У 1907 г. наступіў ў Арэнбургскую падрыхтоўчую мораходную школу. Вясною 1908 г. паступіў на парусное судно матросам, потым вярнуўся зноў у школу. Вясною 1911 г. скончыў падрыхтоўчую школу і ў тым жа годзе паступіў на парусное судно, затым плаваў матросам на параходзе. У 1915 г. вытрымаў экзамен на штурмана, быў мабілізаваны і адпраўлен на паўночны фронт. У 1917 г. быў адкамандаваны ў распаражэньне галоўнага марскога штабу ў Ленінградзе, адтуль у Архангельскі флёт. У 1920 г. прымаў удзел у Карскай экспэдыцыі ў якасьці флагманскага штурмана. Потым быў пераадан другім памочнікам камандзіра ледаколу «Седов». У 1920 г. назначан старшым памочнікам камандзіра ледаколу «Ленін», потым на гэту ж самую пасаду на «Красіна». У ліпені 1926 г. назначана камандзірам ледаколу «Ленін», а 13-га чэрвеня 1928 г. — камандзірам «Красіна» для паходу на аказаньні экспэдыцыі Нобіле.

Усе выступыя гаворкі аб вайсковых зьявіньнях «Красіна» і горава выталі ўдзельнікаў экспэдыцыі.

3 адказнымі прамовамі выступалі т.т. Самайловіч, Чухноўскі, Эгэ і прадстаўнік каманды т. Рыжкоў, якія дзякуюць за гарачую сустрэчу і падкрэсьлівалі, што посьпех экспэдыцыі залежаў як ад удзельнікаў экспэдыцыі, так і ад гэі падтрымкі, якую учыніла экспэдыцыя савецкая грамадзасць. Мітынг, у якім удзельнічала да 100.000 ланінградцаў, закончыўся а 9½ гадзіне.

Па скончэнні мітынгу красінцы вяртаюцца на ледакол, а сабраўшыся павольна разыходзяцца.

### Масква рыхтуецца да ўрачыстага спатканьня

МАСКВА. У нядзелю 7-га кастрычніка, на Акцябрскім вакзале адбудзецца ўрачыстае спатканьне красінцаў, у якім прымуць удзел актыўны Асоавіяхіму, дэлегаты ад рабочых маскоўскіх заводаў і фабрык, прэзыдыюм Асоавіяхіму і інш.

Радзь-аматар т. Шмідт з сяленьня Вазьнясенска-Вохмы, які першы прыняў позывныя сыгналы аб дапамове дыржабл «Італія», запрошаны таварыствам прыяцеляў радзь у Маскву да дня прыбыцця сюды красінцаў. У Маскву выкліканы таксама лётнік Сяргеў і борт-механік Квяткоўскі, якія прымалі ўдзел у паходзе «Малыгіна».

### Зьбастовачны рух

## Усеагульная забастоўка ў Лодзі

Урад з дапамогаю ППС хоча ліквідаваць забастоўку. — У Подзь выехаў міністр працы. — Пашырэнне забастоўкі тэкстыльшчыкаў у Францыі. — Рад прафсаюзаў у Шанхаі аб'явіў маць забастоўку паштавікоў

ВАРШАВА, 4. З прычыны катэгорычнага адмовы прамыслоўцаў здаволіць патрабаваньне лодзінскіх тэкстыльшчыкаў аб павышэньні зарплат на 20 проц., учора позна ўначы абвешчана ўсеагульная забастоўка. Жоўты саюз не далучыўся да забастоўкі. Сёньня раніцай у Лодзі баставала каля 40 тысяч тэкстыльшчыкаў. Настрой бастуючых бадзёры. У Лодзь выязджае міністр працы Юркевіч, які атрымаў перад ад'ездам спецыяльны інструкцыі ад прам'ера Бартэля. Як відаць, урад з дапамогай ППС ліквідуе забастоўку, на якую дзелячы ППС пайшлі не добраахвотна, а пад націскам рабочых мас.

ПАРЫЖ. Як паведамае «Юманітэ» да Лільскай забастоўкі далучаюцца ўсё новыя фабрыкі. У Туркуэне і Руа, пасля выступленьня дзелячоў унітарных саюзаў, ухвалены рэзалюцыі аб абвешчэньні ўсеагульнай забастоўкі тэкстыльшчыкаў 5 кастрычніка. У забастовачны фонд сабрала 88 тысяч франкаў.

ПЕКІН, 4. Паведамаюць, што ўстаўшы патрабаваньню мясцовых дзелячоў Гаміндану, саюз паштавікоў

у Цянцзіне рашыў паслядваць прыкладу пекінскага саюзу і адкласці забастоўку на тры дні, пакі Нанкін не разгледзіць патрабаваньняў паштавікоў.

Японскі пасланнік Іосізава паведамаў дыпламатычным корпусу аб справе газэты японскай місіі «Шунь-Цян-Шы-Бао». Кіраўніцтва пошт адмаўляецца расьсяваць яе ў іншыя гарады. Іосізава адзначае, што Ваньпінгтонская канфэрэнцыя скасавала чужаземную пошту ў Кітаі лічачы, што кітайцы змогуць здавальняцца паставіць паптовую справу. Індэпэнт «Шунь-Цян-Шы-Бао», па думцы Іосізава, даводзіць, што гэта ня так.

ШАНХАЙ, 4. Прафсаюзы тытунай прамысловасці, друкароў, прадзельшчыкаў, маракоў, служачых, аб'явілі падтрымаць бастуючых у Шанхаі паштавікоў. Памяшканьне саюзу паштавікоў закрыта ўладамі. Аднак, саюз і стачачны камітэт працягваюць дзейнасьць. У Нанкіне паштавікі прад'явілі патрабаваньне адміністрацыі, дамагаючыся, каб адказ быў дан у працягу трох дзён. ЦК Гаміндану даручыў мясцовому аддзелу Гаміндану прыняць меры да сьмненьня забастоўкі.

чысьціць і адкрывае ўдзельнікам. Прыянона падмаха бяз аднасталося прынята.

Спінніўшы далей на пытаньнях асьветы, падшах паведаніў, што ўводзіцца сумеснае вывучэньне дзелячоў і хлапцоў да 11 год. Акрамя таго, будуць адкрыты пачатковыя школы тыпу першай ступені з п'яцігадовым навучаньнем. Такія школы будуць адкрыты ў буйнейшых гарадох. Будуць таксама адкрыты сярэнія і ровныя спецыяльныя школы.

З іншых шматлікіх новаўвядзеньняў, намечаных папшахам, буйнейшыя наступныя; адкрыцьцё дзяржаўнага банку, значнае зьмяншэньне ўзновага мыту на нафтапрадукты і на прадметы спорту. Намечаны яшчэ наступныя рэфармы і мэр-рэфармы: пашырэнне жаночых больніц, рэарганізацыя патаемнай паліцыі, арганізацыя пэнсіённага фонду для служачых, забарона чынам міністэрства замежных спраў і вайскага міністэрства жавіцца з чужаземцамі.

### Новы склад выканкому рабочай партыі Англіі

БІРМІНГАМ, 4. Аб'ясаваў выбарчай праграмы на зьездзе рабочай партыі ў Бірмінгаме праходзіць пад знакам амаль поўнага падпарадкаваньня выканкому. Выканком імкнецца галоўным чынам да таго, каб ня было дакладных фармулёвак. На сёнешнім пасяджэньні быў абраны новы выканком партыі, у які ўвайшлі: Ленсбэры, Клайнс, Мосьлі, Травельяні, Крамп, Сьміт, Марысон, Адамсон (жанчына), Сюзанна Лайрэнц і інш. Старшынёй выканкому абран Марысон.

### Посьпех руху за плебісцыт

БЭРЛІН, 3. Мітынг, які склікаюцца агульна-нямецкім камітэтам падрыхтоўкі плебісцыту на пытаньні аб паводзе брайноса, прыцягваюць шмат удзельнікаў. 2-га кастрычніка ў Бэрліне адбылося 19 тагіх зьездаў. Ухвалены рэзалюцыі з патрабаваньнем усенароднага галасаваньня. Акрамя таго, адбылася канфэрэнцыя бэрлінскай фабрыкамаў. Выступалі дэпутат Пруската лядтаму камуністы Шульц і прастарэль лідэр незалежнай сацыялістычнай партыі Ледэбур. Чырвоны саюз франтавікоў заклікае ўсім сваім членаў узмоцніць актывізацыю за наладжэньне усенароднага галасаваньня.

### У дарозе на бацькаўшчыну

ТОКІЁ, 4. Учора ўвечары ў Кобэ (Японія) прыехалі 15 савецкіх грамадзян — супрацоўнікі паўрэдства СССР у Пёкіне, нядзёна вызваленыя з пекінскай турмы. Прабывшы ў суправаджэньні ўзмоцненай паліцыйскай варты вярталі ў Цуругі, адкуль накіруюцца ва Ўладзівасток.

### Прадстаўнікі Нямеччыны і Турцыі ў Нанкіне

ШАНХАЙ, 4. У Нанкін прыехаў дарадца нямецкай місіі ў Кітаі Вагнэр, які будзе, праўдападобна, стала знаходзіцца ў Нанкіне, зьяўляючыся такім чынам першым замежным дыпламатычным прадстаўніком у Нанкіне. Турэцкі павераны па справах у Токіё Фурд-бей пераадан на тую ж пасаду ў Нанкін.

лі і аб'яваўшыя екіе называюцца камуністычнай праграмай, зьдзіўляцца ў супраўдасці адзёй з браму. Каўдэка ступорь камуністах. Ня глядзячы на пратэсты абароны, суд дэпартаў таксама некалькіх сьведкаў ахравні. Начальнік ахравні ў Арадае, пасля дарэмных спробаў ухіліцца ад адваў за запітальні абароны, прымушаў быў прызнаць, што пры допыце аршытаваных ён ня мог устанавіць факт распаўсюджваньня нелегальнай камуністычнай літаратуры.

Калі іншыя агенты ахравні пацьварджалі, быццам аршытаваных ня катавалі, аб'явавацья перарывалі іх воклікамі: «Вы хуліце!». За гэта двум аб'явавацьям суд пазначыў па 15 еўтак заклочэньня ў карцеры.

### Арышт сялянскага дэпутата ў Баўгарыі

ВЕНА, 4. Як паведамаюць з Сафіі, арштован дэпутат левых крыла сялянскага саюзу Драгавіў. Паліцыя сьпыварджае, быццам, Драгавіў знаходзіўся ў зьсісках з камуністычнай партыяй.

### Каму будаваць судны для Пэрсіі?

Англія перашкодзіла італьянскаму „будаўніцтву“

ЛЭНДАН, 3. Паводле атрыманых нарэпадэнтам ТАСС вестак, ангельскі ўрад заявіў пратэст супроць згоды, на падставе якой Італія мернавала будаваць вайсковыя судны для Пэрсіі. Пратэст быў заяўлен як у Тэгеране, так і ў Рыме. Як паведамаюць, у выніку гэтага італа-пэрыдзкі плян ланінуты. Паведамленьне гэтае прадстаўляе цікавасць, бо ў нашым верасьня зьявіліся чуткі аб тым, што Лёндан са згоды Парыжу прапанаваў Рыму вызначыць сфэры ўплыву трох дзяржаў у розных частках аьвету, дзе Інтэрэсы іх ня могуць сутынуцца.

## У польшчы

### Зьезд ППС

Галоўная рада ППС паптанавіла склікаць 21-шы зьезд партыі на 1—4 лістапада г. г. у Сасноўці. Зьезд заслухае палітычную і арганізацыйную справаздачы ЦК, справаздачу парламанцкага клубу, разгледзіць палітыку ППС у самаўрадах і выбарэ новую галоўную раду партыі, рэвізійную камісію і партыйны суд.

Цікава, што зьезд зьбіраецца не ў Варшаве, бо тут ў пэпэсаўскіх арганізацыях большасць маюць апазыцыйнаеры.

### Замежная палітыка Грэцыі

АФІНЫ, 5. Грэцкі прэм'ер Вэнізелос у гутарцы з прадстаўніком «Дэйлі Тэлеграф» наступным чынам ахарактарызаваў урадавую праграму ў пытаньнях міжнароднае палітыкі. Грэцыя ні ў якім выпадку ня будзе заклочаць саюз ні з кім. Яна будзе толькі заклочаць дагаворы з сваімі суседзямі. Малыя дзяржавы не павінны шукаць падтрыманьня а боку якой-небудзь адзёй з буйных дзяржаў, але павінны разьлічваць на волю ўсіх вялікіх дзяржаў. У сувязі з гэтым гутаркаю, у добра пайнфармаваных колах выказваюць думку, што замежная палітыка Вэнізелоса накіравана на стварэньне балканскага Лёкарно.

### Напярэдадні зьнамічных перагавораў між Чэха-Славакіяй і СССР?

ПРАГА, 4. Як паведамае чэха-славацкае тэлеграфнае агенства, міністр замежных спраў Бенш выступіў на аб'яднаным пасяджэньні парламанцкай і сьніцкай камісіі па замежных справах з прамовай аб замежнай палітыцы.

Закранаючы адносіны да СССР, Бенш заявіў: „Пасобныя ўрадавы ўстанавы зьбіраюць у сучасны момант матэрыялы для эканамічных перагавораў з СССР, якія, опадзяюся, хутна пачнуцца“.

### Ад „падарунку з неба“ згарэла фабрыка

1-га кастрычніка капітан Казубскі пралятаў над аказалам у Грудзёндзі. На вышыні 1,500 мэтраў у апарце адраваўся бак з бензінаў і ўпаў на двор фабрыкі Вэшко, дзе і выбухнуў. Сілаю выбуху знішчана адна сьмяна фабрыкі, трансмісыі машын, сарвань электрычныя правады і выбіты ўвосшыбы. Пажарам знішчана палова фабрыкі.

## ЧАРГОВЫ ПЛЕНУМ Менскага Акруговага Камітэту КП(б)Б СКЛІКАЕЦА 10 КАСТРЫЧНІКА г. г. у малай залі клубу імя Карла Маркса а 6-й гадз. увеч.

П А Р А Д А К Д Н Я:

1. Становішча партарганізацыі і задачы на бліжэйшы перыяд (тав. Славінскі)
2. Бюджэт акругі (тав. Яцкевіч)
3. Аб загатоўках (тав. Гравіт)
4. Становішча нарэсьветы ў акрузе (т. т. Ермакоў і Лысоў)
5. Інфармацыя аб ходзе падпісі на 2-ю пазыну індустрыялізацыі (т. Танкілеўскі)

На пленум акрама членаў і кандыдатаў АК запрашаюцца члены і кандыдаты АКК, раўнамасі і сакратары РК КП(б)Б, якія не зьяўляюцца членамі ці кандыдатамі АК.

Сакратар АК КП(б)Б Славінскі.

# Па Савецкім Саюзе

## Нарада аб перавы- барах саветаў—9 на- стрычніка

МАСКВА, 4. Усеаюзнае нарада па пытаннях аб надыходзячай перавыбарчай кампаніі 1929 г., якая вызначана на 5 настрычніка, пераносіцца на 9 настрычніка.

## Калі адбудуцца тыражы пазык

МАСКВА, 4. Наркамфін СССР распарадаў календарны план тыражоў выйгрышаў на 1928-29 г. Усяго мае адбыцца 22 тыражы выйгрышаў на лічачы тыражоў пазыкі ўзмацнення сямейнага гаспадаркі, якія адбываюцца зараз у розных пунктах СССР. Па першай пазыцы індустрыялізацыі будзе 4 тыражы: 20-22 лістапада г. г. у Архангельску, у лістым 1929 г. у Сьвярдлоўску, у маі 1929 г. у Грозным і ў жніўні 1929 г. у Арцімаўску.

Па другой пазыцы індустрыялізацыі будзе 4 тыражы: у сьнежні г. г. (першы тыраж) у Ленінградзе, у сакавіку 1929 г. у Маскве, у ліпені 1929 г. у Харкаве і ў верасьні 1929 г. у Тыфлісе.

Бліжэйшы тыраж 6-процэнтнае пазыкі 1922 г. будзе 2-6 студзеня 1929 г. у Маскве.

Па 6-процэнтнай пазыцы 1924 г. будзе першы тыраж ў сакавіку 1929 г. у Маскве.

Па 10-процэнтнай пазыцы 1927 г. будзе 4 тыражы. Бліжэйшы—20-22 настрычніка г. г. у Саратаве, наступны—ў студзені 1929 г. у Маскве. Бліжэйшы тыраж беспроцэнтнага займу 1926 г. адбудзецца 1-га сьнежня г. г. у Маскве.

## ДОНВУГАЛЬ РАЗГОРТАЕ СВАЮ ВЫТВОРЧАСЬЦЬ

ХАРКАЎ, 4. Праграма на 1928-29 г. па адабачы вугалю выданана Донвугалем у разьмеры 96,1 проц. Праграма адабачы на 1928-29 год мяркуюцца ў разьмеры 25.475 тыс. тон супроць 22.300 тон у мінулым годзе. За Донвугалем ужо замацаваны брані раванні мінімум капітальных работ у разьмеры 99 млн. руб. З гэтае сумы 35.800 тыс. руб. будзе выдаткавана на новыя каналы (на 17 праходка); на жыллёвае будаўніцтва будзе выдаткавана 15 млн. руб., на пабудову электрастанцыі 8.600 тыс. р. на дадатковы каналы і на рэацыналізацыйныя мерапрыемствы—7½ млн. руб. і т. д.

## ЗАСУДЖЭНЬНЕ КУЛАНОЎ-ЗА-БОЙЦАЎ.

ХАРСОН, 4. Вызначан сесья Харсонскага акруговага суду разглядзець у Валіка-Аляксандраўску справу па абшчывачым групы кулакоў вёскі Власітнай у забойстве ў 1923 г. 9 несамоцінна, аталатананні і забойстве дзючымі-блуднікі і ў рэдае іншых злачынстваў. Справа была закрыта толькі ў гэтым годзе, дакумэнты паставіўшы на імя пракурора ад групы немажонкіцаў заявы аб тым, што насамітніцтва в. Власітнай тарарызавана кулакамі-забойцамі.

На судзе на судзілі кудаліцы спякі Бандарніка і браты Шэлакі матынавалі свае ачышчэньне тым, што дзючымі на расіраважэньні пачальнікі міліцыі—сына памешчыка Балю. Суд прыгаварыў пабудуць на зьяважэньні на тэрмін ад 3 да 6 год.

## БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ САЎГА-

## Працэс студэнтаў— контр-рэвалюцыянараў

### Наіўныя спробы выкру- ціцца

РАСТОЎ-ДОН, 4. Учора, ў крайным судзе распачалася слуханьнем справа контр-рэвалюцыянае групы студэнтаў кубанскага с.-г. інстытуту. Падсудныя ў сваіх паказаньнях дарама прававалі ўзвіць суду маюць існаваньне нявіннага гуртку самаадукацыі.

Аднак, падсудныя прызнаюцца ў выпуску лістовак, у якіх анаходзіла месца ўсё, пачынаючы з антысавецкае дамагогіі ў духу апазыцыі і канчаючы простымі заклікамі ўзяцца за зброю і выступіць супроць савецкае ўлады. Канспірацыя гуртку адоўжвалася пагразаю забойства на толькі ўсякага, хто паведаміць аб існаваньні гуртку, але і ўсякага, хто выйдзе з яго складу. Ахвяраю гуртка зьявілася Зінаіда Крылова, якая сялярша была пакалечана да паўсмерці, а потым скінута са зьвязанымі рукамі з мосту ў Кубань. Контр-рэвалюцыяная група была адарвана ад усіх пластоў насельніцтва і варылася ва ўласным саку. Яны нават баліцца паказваць лістоўкі бліжэйшым сваяком. Лістоўкі яны маглі раскідваць толькі ўначы.

## УЗЬБЭЧКІ СНИДАЮЦЬ І ПАЛЯЦЬ ПАРАНДЖУ

САМАРКАНД, 3. Перавыбары дэлегатак ва Узьбэкістане ў гэтым годзе ўспрыняюць праходзець, як масавая палітычная кампанія. У акруговых і раённых цэнтрах адбыліся шматлюдныя дэманстрацыі-карывалы, у кішчакі накіраваны агітарныя з нацыянальнымі аркестрамі і дакадчыкамі. Асаблівае сьмугаваньне ў шырокіх масах спаткаў лёзунг аб вызваленьні жанчыны. У часе грандыёзнай дэманстрацыі ў акруговым цэнтры Бек-Будзі 200 узьбэчак зьявілі паранджы, якія былі спалены туд-жа на вуліцы. Зьявіцьце паранджы ў Капка-Дар'інскай акрузе (наибольш адставай акрузе Узьбэцкай рэспублікі) набыло масавы характар.

## НОВЫЯ СТАТУТЫ КВАТЭРНАЕ КААПЭРАЦЫІ

Зацьверджаны новыя нармальныя статуты жыллёва-арондных каапэрацыйных таварыстваў, рабоча-жыллёва-будаўнічых каапэрацыйных таварыстваў і жылсаваў. Новыя статуты РЖСКТ ствараюцца ўмовы, пры якіх будаўнічыя каапэратывы становяцца даступнымі і магчымымі для шырокіх пластоў працоўных. Каапэратывы не замалоўваюць рабочых за атрыманьні імі каапэрацыйнымі кватэрамі. Пытаньне гэта вырашаецца шляхам абмену кватэрамі, захаваньнем за членамі стажу пры пераходзе з аднаго каапэратыву ў другі, пашырэньня кола магчымых удзельнікаў РЖСКТ, насьледваньні паў, права на пложчу і парадак засяленьня кватэр.

## НАДВОР'Е СПРЫЯЕ СЯБЭ. РУНЬ РАЗЬВІВАЕЦЦА НАРМАЛЬНА

МАСКВА, 4. Першая палова трэцяй дэсяціціўкі верасьня характарызуецца павышанай сяроднай тэмпературай; у другой палове ўсюды наступіла пахаладаньне, а ў сярэдніх і паўночных раёнах нагледзіліся замаразкі.

На Паўночным Каўказе і сярэднім Паволжы прайшлі добрыя дзяджкі. Прызначна было а-за недахату дажджусьне на Паўночным Каўказе аднавілася і праходзіць паскорэньне.

На Паўночным Каўказе і сярэднім Паволжы прайшлі добрыя дзяджкі. Прызначна было а-за недахату дажджусьне на Паўночным Каўказе аднавілася і праходзіць паскорэньне.

На Паўночным Каўказе і сярэднім Паволжы прайшлі добрыя дзяджкі. Прызначна было а-за недахату дажджусьне на Паўночным Каўказе аднавілася і праходзіць паскорэньне.

## БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ САЎГА-

# Дэлегаткі падводзяць вынікі працы

Больш чухых адносін з боку савецкіх і грамадзкіх устаноў да дэлегатак-грамадчыц

## БУДУЕМ НОВАЕ ЖЫЦЦЭ

(Менская акруга)

На раённую канфэрэнцыю Халопеніцкага раёну сабралася каля 60 дэлегатак з розных куткоў раёну. Прыходзілі на канфэрэнцыю з вёсак і сельсаветаў, якія знаходзяцца на адлегласьці 25-35 вёрст ад раённага цэнтру. Дэлегаткі прыходзілі групамі па 10-15 чалавек. Не зьявіліся на канфэрэнцыю дэлегаткі з некаторых бліжэйшых сельсаветаў, адтуль, дзе кепска праводзілася падрыхтоўчая работа і дзе аб канфэрэнцыі былі кепска паведамлены дэлегаткі.

Увага наведжана, дэлегаткі слухалі даклад.

Потым пачынаюць расказваць аб праведзенай рабоце. У вёсцы Латыгава арганізавана 8 паказальных агародаў, дэлегаткі сваіх кароў кармілі па норме. Па ініцыятыве дэлегатак жанчыны падпісаліся на 150 экзэмпляраў «Беларуска Работніца і Сялянка» і на 40 экз. «Беларускай Вёскі». Дэлегаткі працуюць у КСУ, каапэрацыі і сельсавете. Сур'ёзную работу дэлегаткам прыйшло правесці па разьмеркаваньні насення.

Дэлегаткі сгод перадаў адну дэлегатку ў партыю, а другая высунута на работу лясніком.

Дэлегаткі другіх пунктаў расказваюць канфэрэнцыі аб тым, як вялі барацьбу з самагамам і садзейнічалі разьвіцьцю каапэрацыі.

Халопеніцкі дэлегаткі пункт апрацаваў калектыўна агарод аднае ўдавы-бяднячкі. Гэта самая ўлада ў пачатку скрыны глядзела на готу калектыўную працу, а вёска нават сьмяялася. З усяго-ж гэтага атрымаўся вельмі добры вынікі. Вялікую ра-

боту дэлегаткі правялі на вылучэньні ўтвонных аб'ектаў абкладаньня і садзейнічалі павышэньню падатку на кулака.

Пайшлі ў крэдытнае таварыства, дасталі каня, паднялі гаспадарку бяднячкі.

Расказвалі і аб рабоце дзіцячых пляцовак і ясель. Калі ў адным месцы арганізоўвалася пляцоўка, пот вёў агітацыю супроць яе, угаворваў бацькоў на пуськаць сваіх дзяцей, гаварыў ім, што іх абложыць падаткам за гэта на 10 руб. кожнага.

Спачатку сяляне пасылаў дзюцей на пляцоўку туга, а цяпер унеўніліся ў яе карысьці і просяць РВК у будучым годзе абавязкова пакінуць у іх пляцоўку.

Дэлегаткі скардзіліся, што грамадзкія арганізацыі, да якіх прымацавалі іх для працы, праводзяць слабую практычную работу з практыкантамі. Мала жанчын працуе ў сэкцыях сельсавету, каапэрацыі і парасядацелямі.

На канфэрэнцыі дэлегаткі ўзнялі пытаньне аб удзеле жанчын у грамадзкіх работах і аб аднолькавай аплаце за работу.

Адгукнуліся дэлегаткі і на ўзьнятае пытаньне аб падпісцы на другую пазыку індустрыялізацыі. Юўрайскі дэлегаткі пункт у Халопенічах калектыўна падпісаўся на пазыку.

Абмяняўшыся вопытам, пагаварыўшы аб набалеўшых пытаньнях, сялянікі разьвіліся па сваіх вёсках для ажыццяўленьня прынятых канфэрэнцыйна пастаноў.

О—я.

## Хто ў гэтым вінен?

(Дражджавы завод «Чырвоная Зара», Менск)

Сьветліны перавыбары дэлегатак у нас прайшлі надзвычайна вяла. Вельмі мала сабралася на сход жонак рабочых, а яшчэ менш—работніц. Дэлегаткі другога складу не знайшлі патрэбным ня толькі зрабіць справядзачу перад выбаршчыкамі, але нават ня прыйшлі на перавыбарчы сход. У тых, што сабраліся на перавыбары, склалася думка, што дэлегаткі старога складу ніякай работы не правялі, а прысьцілі на сход трэба было з справядзачай і потым напэўна ім сорам было прысьцілі на перавыбарчы сход.

Выбраныя дэлегаткі не павінны браць прыкладу са старога складу дэлегатак, а павінны працу паставіць так, каб ня было сорамна перад выбаршчыкамі рабіць справядзачу. Яны павінны навучыць працаваць і іншых жанчын.

Работніцы заводу павінны зьявіцьце вялікую увагу на культурна-выхаваўчую работу сярод жонак рабочых, бо ніхто іншы, як работніца, ня можа дапамагчы выкараняць тое зло, ад якога вельмі часта церпіць жанчына. Неабходна на заводзе арганізаваць дзіцячы пакой, каб даць мажлівасьць жонкам рабочых наведваць розныя гурткі. Заводскія арганізацыі павінны дапамагчы ў гэтай справе.

Жонка рабочага М. МАНЬКОВА.

## КРЫЎДНА КАМУНАРКАМ

(Пухавіцкі раён, Меншчына)

Вельмі добрае ўражаньне ўтварае на наведвальніка камуна «Зьвязда». Нават наведваючы ў першы раз бачыць, што камуна расьце і гаспадарка яе пастаўлена ўзроўня: сушылка для сушкі фруктаў, сыраварня, свой трантар, малатарня, вялікая носьбіць сьвіней—усё гэта гаворыць само за сябе.

Жанчыны камуны з гонарам паказваюць нам сваю гаспадарку, якую стварылі камунары ўласнай працай, атрымаўшы ў 1921 годзе толькі голямы сьценны будынак дзямля.

Дзіцячыя ясель і агульная стамуна, а з табою кепска лічацца.

Члены камуны аусім ня радзіца а камунаркамі па гаспадарчых пытаньнях камуны. Няма ніводнай жанчыны—члена савету камуны. Раней адна камсамолка ўваходзіла ў савет, але паехала на вучобу. Камунаркі нават ня ведаюць, калі абмяркоўвацца гаспадарчыя пытаньні. Прадаць кароў, не параўніваюць з жанчынамі. А яны-ж лепш ведаюць, якія каровы трэба прадаць, а якія пакінуць, бо яны іх доць і іх даглядаюць. Трэба камунарам «Зьвязды» зьявіцьце гэты перабор.

## НЯ БУДЗЕМ АПОШНІМІ

(Лагойскі раён, Менскай акругі)

Першы раз сабраліся на канфэрэнцыю батрачкі, камунаркі, работніцы савецкіх гаспадарак і дэлегаткі-сялянікі нашага раёну.

Вельмі цікава дэлегацыя-сяляніцы выслушаць сваю сястру-работніцу і камунарку аб яе жыцьці, абмяняцца вопытам у рабоце. Ня менш цікава і работніцы ды камунарцы даведацца пра жыцьцё і работу сялянікі.

На канфэрэнцыю сабралася мала—усяго 40 жанчын. Гэта не таму, што работніца-батрачка або сялянка не хацелі пайсьці на канфэрэнцыю; прычына гэтаму тал, што само працяжмесе ўзяўся паведаміць аб канфэрэнцыі і паведаміў ня ўсім. Некаторыя дэлегаткі прыходзілі на канфэрэнцыю, даведаўшыся аб ёй ад іншых сялян.

На парадку дня канфэрэнцыі рад пытаньняў жыцьця і работы жанчын: вынікі работы дэлегатак сходаў і далейшыя заданьні ў рабоце, пазыка індустрыялізацыі і інш. Усе пытаньні абгаворваюцца актыўна, жвава. Адна за другою выступаюць жанчыны, дзеляцца ўражаньнямі аб сваёй рабоце і жыцьці.

Менш усяго гаварылі дэлегаткі аб пазыцы індустрыялізацыі.

Трэба падпісацца, трэба не адстаць—чуваць ад выступаючых. У прэзыдыуме падпісы ліст паперы.

— Хто падпішацца сьвіня?—пыталі ў прэзыдыуму.

Некалькі хвілін палюе цішыня. Хутка выходзіць, як-бы засаромешышы, батрачка тав. Сушчэвіч і пясьмелым голасам кажа: «Запішэце мяне на 5 руб., а столькі ў месяц і зараблю».

— Мые таксама на 5 руб.,—кажа другая батрачка тав. Чарняўская.—І мяне на 5,—кажа трэцяя.

Кожнай ня хочацца адстаць ад свае таварышкі.

Падпісаліся, хто на колькі мог. Праз кароткі час падпіска перавышчае суму 55 руб.

Гэта даказвае, што жанчыны ня хочучь быць апошнімі ў падпісцы на пазыку.

Я. К.

## Дэлегаткі пішуць што:

— Арганізоўваюцца дэлегацыі сходы пры ўсіх савецкіх гаспадарках на Віцебскай акрузе.

— Калектыўны агарод, які быў ахладзены дэлегаткамі вёскі Магаўчыц (Койданаўскі раён, Меншчына), даў вельмі добрыя вынікі. Агарод апрацоўваўся самімі дэлегаткамі пад наглядом агранома.

— Устаноўлен радыё-прыёмнік дэлегаткамі саўгасу Забашэвіцкага дэлегацкага пункту (Барысаўскі раён, Меншчына).

— Арганізоўваецца 7 дэлегацкіх пунктаў пры калектыўных гаспадарках у Гарадоцкім раёне (Віцебшчына).

— Адбылася раённая канфэрэнцыя дэлегатак, Койданаўскага раёну (Меншчына). Яна паказала, што за год дэлегаткі культурна-

# Правакацыйны выклік рабочай Вене

Заўтра ў Вінер Нейштат павінен адбыцца маніфэстацыйны зьезд аўстрыйскіх фашыстаў. Уся Вена, рабочая і буржуазная, жыве ў першым чаканьні гэтага дня. Усе за паць сабе пытаньне: ці пройдзе ён спакоўна, ці можа праліць крыві яшчэ болей, чым чыятыш дзень 15-га ліпеня 1927 г.?

На фоне гэтага першога чаканьня выкрыцьцё скандальнае прайшла галоўнага кіраўніка аўстрыйскага фашызму вработа вельмі моцнае ўражаньне на ўсіх. Справа да тычыць чалавека, які займае пасаду каманданта тырольскіх атрадаў фашыскае абронеае арганізацыі «Хаймвэр», але фактычна зьяўляецца самаўладным кіраўніком усяе арганізацыі. У часе падрыхтоўкі да дэманстрацыі ў Вінер Нейштат да лавак готы прыехаў у Вену, каб канчаткова дагаварыцца з прадстаўнікамі ўраду, які не хавае свае прыхільнасьці да замераў фашыстаў. Тут ён прызнаўся ў сваім кіраўніцтве ўсім фашысцкім рухам, а работніцы арганізацыі Вены абвясцілі шмат вельмі няпрямых дэталей а яго ранейшага жыцьця.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладам купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-жа аказалася, што сапраўднае прозьвішча яго Пэтэрс і што купцом ён ніколі ня быў, але ад юнацкіх гадоў служыў у войску. У часе ваіны Пэтэрс на фронце ня быў, але кіраваў шпіянажам і муштрам навабранцаў. Пасьля ваіны маёр Пэтэрс быў адным з галоўных арганізатараў і кіраўнікоў Капаўскага пугчу ў сакавіку 1920 году. Пасьля ліквідацыі пугчу Пэтэрс судзілі і засудзілі за злочын, але ён уцёк у Гамбург да сваіх палітычных сяброў і там-то Пэтэрс перарабіўся ў Пабста.

Але гэта ўсё драбніца ў параўнаньні з далейшымі выкрыцьцямі.

Аказалася, што Вальдэмар Пабст прыехаў у Вену ў 1920 годзе пад выгладом купца з Гамбургу і нібы толькі ў Вене выкрыў у сабе талент да арганізацыі напьяналістычных баявых дружын. Пазьней выявілася, што Пабст быў некалі маёрам Вільгельмскае арміі. Цяпер-



Пад рэдакцыяй Р. К. Шукевіча-Трацяцкава

### 4-ы ўсебеларускі шахматна-шашачны зьезд

Сёньня, а 6 гадзіне, у клубе імя К. Марка распачынае сваю працу 4-ы ўсебеларускі шахматна-шашачны зьезд.

За апошнія два гады шахматы і шашкі ўсё больш заваёўваюць шырокія колы рабочых. Досыць адзначыць, што прафсаюзныя шахшаш, спарборніцтвы па адным Менску ўлягнулі ў гэтым годзе 2.000 чалавек з 16 прафсаюзаў.

Масавасць наглядлася і ў камандных і клубных спарборніцтвах па Віцебску, Гомелі, Бабруйску. Турнір гарадоў у Магілёве (Гомель, Магілёў, Віцебск, Клімавічы). Матчы паміж асобнымі гарадамі (напр. Гомель-Кліны, Віцебск-Полацак), турніры вясковых раёнаў (Полацак), масавыя жаночыя і чырвонаармейскія, вучнёўскія спарборніцтвы (напр. у Менскім турніры моладзі ўдзельнічала 300 чалавек). Усё гэта сьведчыць, што шахматы і шашкі ўжо адыграюць і здаюць адыграць у нас значна больш значную ролю ў культурным будаўніцтве.

Чацьверты зьезд уцягвае ў арбіту сваёй працы і тыя пралетарскія раённыя, якія дагэтуль „ухіляліся“ ад удзелу ва ўсякіх спарборніцтвах (Барысаў, Ворша, Мазыр, Рэчыца); нічога страшнага ня будзе ў тым, што ня гэтыя пралетарскія асяродкі ў гэтым годзе выйдуч на першыя месцы. Навучацца яны многаму ня толькі на сваіх перамогах, але і на паражэньнях.

Упяршыню бачым мы ва ўсебеларускіх спарборніцтвах жаночы турнір. Няма чаго і казаць, якое гэта вялікае наша дасягненьне. І трэба ўжо зараз адзначыць, што ўдзельнікі жаночага чэмпіянату будуць іграць досыць моцна, ініцыятыўна, ня дрэнна ведаючы і тэорыю.

Упяршыню таксама адбудуцца і шахматна-шашачныя чэмпіянаты Чырвонай арміі БВА (ігра пачнецца 15 кастрычніка). Упяршыню ў спарборніцтвах прыме ўдзел і „Динамо“ (асобнай камандай). Упяршыню мы

выразна падкрэсьлілі ваем нашу стаўку на масавага рабочага, камсамольца, — высунулі спецыяльныя рабочую і камсамольскую каманды. Бо ўся наша праца грунтуецца на тым, як уцягнуць у ігру чырвонаармейца, рабочага ад варштату, камсамольца, жанчыну. (Нявытворчыя саюзы і так маюць добра кваліфікаваных сваіх прадстаўнікоў).

Агульная якасьць ігры нашых ігракоў за апошнія 2 гады значна палепшылася. У той час, як у 3-шахчэмпіянаце сярод удзельнікаў ня было і 25 проц. ігракоў першай ўсесаюзнай катэгорыі, ця пер гэтую катэгорыю маюць ўсе ўдзельнікі шахчэмпіянату, за выключэньнем аднаго. Пры гэтым трэба помніць, што 5 год назад у Маскве на ўсесаюзных шахматных спарборніцтвах каманда БССР заняла першае месца. У нас няўхільна расьце маладняк. Вось чаму нашым турнірам заікаваўся нават чэмпіён СССР т. Раманоўскі, які прыме ўдзел у чэмпіянаце БССР разам з 3-м прызёрам ўсесаюзнага чэмпіянату т. Модэлем (Ленінград).

Ня менш будзе цікавым і шашачны чэмпіянат. Упяршыню ў нашым чэмпіянаце прымуць удзел шашачныя мастры — усе ураджэнцы БССР. У нас яны належалі да першае катэгорыі, а на ўсесаюзных спарборніцтвах лёгка заваёўвалі сабе назву мастра (І. Гардон, С. Гардон, Рам, Бэрнштэйн, Міроцін). Шкода, што да гэтага вялікага турніру не дачакаў мацнейшы шашшасты БССР — памёршы гэтай вясной Барыс Прахоравіч Круталевіч (займаў на ўсесаюзных турнірах ня менш як 5 месца).

Што асабліва трэба вітаць — дык гэта вялікую зацікаўленасьць у зьездзе з боку ЦСПСБ і ЦП прафсаюзаў. Гэта па іх прапанове ўдзельнікі зьезду будуць знаходзіцца за час іх ігры на ўтрыманьні ЦП прафсаюзаў. Такая пастанова дае магчымасьць цалком ажыцьцявіць усю праграму зьезду, стварыць вакол



Н. С. СЯМЕЎСКАЯ (Полацак)  
Удзельніца жаночага шахматнага чэмпіянату

зьезду шырокую зацікаўленасьць рабочых.

„Ня пройдэдарам“ наш зьезд і для навуковых устаноў: псыхатэхнічны інстытут БДУ (на чале з асыстэнтам БДУ т. Гайвароўскім) зробіць над удзельнікамі навуковыя досьледы.

#### Да ведама ўдзельнікаў зьезду

— Усе прыезджыя ўдзельнікі шахшашшаш зьезду атрымоўваюць памяшканьне ў гаосьціцы „Зурпа“ (пляц Волі).

— Ігра ў турнірах распачынаецца 7 кастрычніка, а 5 гадзіне, у клубе саўгандальслужачых (шашачны чэмпіянат і турнір гарадоў) і ў доме працасьветы (шахматны чэмпіянат). Білеты на ўваход (як і білеты на адкрыцьцё зьезду) фабзаўмясцкомы атрымліваюць у ЦП саюзу.


### Міжнародны конкурс „Зьвязды“

#### Задачы І. Я. Мазэля (Менск)

Прысьвячаюцца ўдзельнікам 4-га шахшашшаш зьезду БССР

##### Задача № 31

Друкуюцца ў першы раз



Мат у тры хды.


Сіцыліянская партыя іграла 16-У

1928 г. у матчы па жаночае пяршыньства Віцебску. Белыя М. Брук. Чорныя Н. Сямеўская.

1. e2—e4, c7—c5. 2. Kg1—f3, Kb8—c6. 3. Cf1—c4, e7—e6. 4. d2—d4, c5:d4. 5. Kf3:d4, Fd8—a5+. 6. Kb1—c3, Fc5—c5. 7. Kd4:c6, Fc5:c4. 8. Kc6—d4, Cf8—b4. 9. Kd4—e2, Fc4:e4. 10. 0—0, Fc4—c6. 11. Fd1—d4, Cb4:c3. 12. Kc2:c3, f7—f6. 13. Fd4—g4, Kg8—e7. 14. g2—g3, 0—0. 15. Cc1—e3, b7—b6. 16. Fg4—e4, d7—d5. 17. Fc4—f3, Cc8—b7. 18. La1—c1, Fc6—d7. 19. Ff3—f4, f6:f5(?). 20. Ff4—d4, Kc7—c6. 21. Fd4—h4, d5—d4. 22. Ll1—d1, e6—e5. 23. Kc3—e2, Fd7—d4. 25. c2—c3, Kc6—b4. 26. Белыя вдаліся.

##### Задача № 32

Друкуюцца ў першы раз



Мат у тры хды.

Дэбют Рэці.

Іграла 1 сакавіка 1928 г. у вялікім чэмпіянаце ў г. Віцебску.

1. Kg1—f3, d7—d5. 2. c2—e4, Kg8—f6. 3. b2—b3, e7—e6. 4. Cc1—b2, Kb8—d7. 5. g2—g3, Cf8—e7. 6. Cf1—g2, c7—c6. 7. 0—0, 0—0. 8. d2—d3, Ff8—e8. 9. Kb1—d2, Kd7—f8. 10. e2—e4, d5:e4. 11. Kd2:e4, Kf6:e4. 12. d3:e4, Fd8:d1. 13. La1:d1, f7—f6. 14. e4—e5, Kf8—d7. 15. e5:f6, Cc7:f6. 16. Cb2—c1, h7—h6. 17. Ll1—e1, e6—e5. 18. Cg2—h3, Kd7—f8. 19. Ch3:c8, La8:e8. 20. Cc1—b2, e5:e4. 21. Cb2:f6, e4:f3. 22. Le1—e8, Kc8:e8. 23. Cf8—c3, h6—h5. 24. Ld1—d3, b7—b5. 25. c4:b5, c6:b5. 26. Ld3:f3, Kc8—e6. 27. Lf3—f5, a7—a6. 28. Ll5:h5, Kc6—e2. 29. a2—a4, Le2—c2. 30. Cc3—b4, b5:a4. 31. b3:d4, Kc2—c4. 32. Cb4:f8, Kc8—f8. 33. Ll5—a5, Kc4—c6. 34. Krg1—g2. Чорныя вдаліся.

### «Спорт»

ФУТБОЛЬНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ. У нядзелю, 7-га кастрычніка ў Менск прыяжджае ў Гомель футбольная каманда будаўнікоў для розыгрышу матчу з камандай менскіх будаўнікоў. На спарборніцтве будуць прысутнічаць дэлегацы ўсебеларускага зьезду будаўнікоў.

Закрыцьцё летняга сэзону. У зьвязку з заканчэньнем летняга спартыўнага сэзону ў сярэдніх чыслах кастрычніка месца культуры дзел ЦСПСБ наладжвае грандыёзны вечар, у памяшканьні цырку. У праграму вечара ўваходзяць вольныя рухі, гульні, гімнастыка і іншыя віды спорту.

Баскетбольныя і футбольныя спарборніцтвы. У суботу, 6-га і нядзелю, 7-га кастрычніка культуры дзел ЦСПСБ наладжвае рад сустрэч баскетбольных, футбольных і валебольных рабочых каманд. У футбольным матчы 6-та кастрычніка на пляцоўцы „Прафінтэри“ прымуць удзел каманды будаўнікоў і Зах. чыг., у нядзелю, 7-га кастрычніка на тэй-жа пляцоўцы будзе ўдзельнічаць каманда саўгандальслужачых і друкароў. У баскетбольных і валебольных спарборніцтвах прымуць удзел усе саюзныя гурткі.

### Попыт на працу

Учора па сэкцыі чорнарабочых пазвана на працу 39 мужчын і 28 жанчын. Сёньня патрабуецца: 1 судамойка, 1 прыбіральшчыца, 1 афіцыянтка.

### Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для водчыву наступныя кнігі выданьня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва:  
1. „УГРУНЬ“—АНДРЭЯ АЛЕКСАНДРОВІЧА, выданьне другое. Стар. 125, цана 75 к.  
2. „ЛЕПШ СЬМЕРЦЬ, ЧЫМ НЯВОЛЯ“ З расійскае мовы апрац. І. Цыкоўкіч, у сэрмі „Малады прыродазнаўца“. Стар. 77, цана 25 к.  
3. „БУДЗЬ АХАЙНЫМ“—К. Чукоўскага (на лўрэйскай мове). Стар. 24, цана 50 к.

### Радый-перадача

Субота, 6-га кастрычніка  
7-00—7-30.—Літаратурная радыёгэста.  
7-30—8-20.—Беларуская радыёгэста в лат. алфавітам.  
8-20—8-45.—Гутарка з сялянамі: „Як ахоўваць азійныя пасевы“.  
8-45—9-10.—Перадача для работніц.  
9-10—11-00.—Мастацкая перадача.

### Паведамленьні

— 6 кастрычніка, а 7-й гадз. увеч., у памяшканьні клубу імя Леніна, Зах. чыг. адбудзецца выпуск дэлегатак Кастрычнікавай райарганізацыі КП(б)У, на які запрашаюцца дэлегаткі старога і новага окліку і сакратары ячэек КП(б)У.  
— Гаррайупраўленьне шэфтаварыства паведамляе ўсіх членаў прэзыдыуму і старшын выканбюро шэфтаварыства Гаррабну, што 6-Х адбудзецца пасаджэньне прэзыдыуму оумесна з старшын выканбюро ў памяшканьні Гаррабну.  
Парадак дня: аб дні Ураджая, аб хадзе перавыбару і бягучыя справы. Яўна членаў прэзыдыуму і старшын абавязова.  
— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня, а 5 г. 30 м., адбудзецца сход яч. АКСМБ працасьветы.  
— У нядзелю, 7 кастрычніка, а 6 г. увеч., адбудзецца адчынены сход яч. КП(б)У Белэдаэхнікуму.  
— У суботу, 6-Х, а 5 гадзіне дня ў памяшканьні ЦК АКСМБ адбудзецца нарада прадстаўнікоў ЦК у ЦП саюзу і эканомпрацаўнікоў райкомаў і яч. гор. Менску. Вышэйпаяманьня т. т. ад саюзнага дня асабанаюцца. Яўна абавязова.

### Папярэўка

У першым абзацы замоты: „Акары-натурны культурны паход“ („Зьвязда“ № 230 ад 5-Х г.г.) пры веротцы выпала „не“. Надрукавана: „карныатурны“, а трэба: „не карныатурны“.

Адказны рэдактар  
Я. АСЬМОЎ

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

ВЫБРАНЬЯ ТВОРЫ **У. І. ЛЕНІНА** БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Пераклад пад рэдакцыяй: В. Кнорына, Ус. Ігнатоўскага, А. Сянкевіча і Віт. Сэрбэнты.

у 12 тамох

Стыльрэдакцыя рабіла камісія ў складзе: Якуба Коласа (К. Міцкевіча) В. Сэрбэнты і У. Чаржынскага

...Пасьпяховае правядзеньне на-  
пярэдняй падпіскі будзе азначаць,  
што актыў КП(б)У вытрымаў эк-  
замэн як на лініі бальшавіцкай тэ-  
арытычнай надрыхтоўкі, так і на  
лініі вывучэньня беларускай мовы  
для выказваньня складанейшых палі-  
тычных думак.  
В. Кнорын.

...Кожны палітычны грамадзкі  
і культурны працаўнік Беларусі і  
наогул кожны грамадзкі грамадзя-  
нін Беларусі павінен набыць сабе да  
штодзённай працы творы У. І. Ле-  
ніна на беларускай мове, каб мець  
іх сваёй настольнай кнігай.  
А. Чарвякоў.

### ЗЬМЕСТ ПААСОБНЫХ ТАМОЎ:

- I том абхопіць пытаньні легальнага марксызму і народніцтва.
- II том абхопіць пытаньні народніцтва і разьвіцьцё капіталізму.
- III том—творы Леніна 1900—1903 гадоў.
- IV том—творы Леніна 1904—1905 гадоў.
- V том—творы Леніна 1905—1906 гадоў.
- VI том—творы Леніна 1907—1916 гадоў.
- VII том—аграрнае пытаньне.
- VIII том—нацыянальнае пытаньне.
- IX том—творы 1916—1917 гадоў.
- X том—1917—1918 гадоў.
- XI том—творы 1919—1920 гадоў.
- XII том—творы 1921—1922 гадоў.

III том—творы Леніна 1900—1903 гадоў.  
 IV том—творы Леніна 1904—1905 гадоў.  
 V том—творы Леніна 1905—1906 гадоў.  
 VI том—творы Леніна 1907—1916 гадоў.

IX том—творы 1916—1917 гадоў.  
 X том—1917—1918 гадоў.  
 XI том—творы 1919—1920 гадоў.  
 XII том—творы 1921—1923 гадоў.

Кожны том змяшчае ад 25 да 30 друкарскіх аркушаў (400-500 старонак), надрукаваных на лепшай паперы ў прыгожых дэрмантынавых пераплётах з цісьленьнем.

Да выдання будзе дадзена вялікая колькасць ілюстрацый і партрэтаў У. І. ЛЕНІНА.

У хуткім часе выйдуць у свет III і V тамы.

Да канца 1928 году будзе здана ў друк 6 тамоў. Усе астатнія тамы выйдуць поўнасьцю ў 1929 годзе.

—( ПАПІСНАЯ ЦАНА НА 12 ТАМОЎ—12 РУБЛЁЎ. )—(

**УМОВЫ ПАПІСКІ:**

Задатак—2 РУБЛІ. ПРЫ АТРЫМАНЬНІ КОЖНАГА ТОМУ—1 РУБЕЛЬ.

Высылка кніг накладной платой. Задатак залічваецца пры атрыманьні апошніх двух тамоў.

Перасылка за кошт падпісчыка

**ІЛЬГОТНЫЯ ўМОВЫ ПАПІСКІ:**

1. Падпісчыкі, якія заплацілі пры падпісцы поўнасьцю—12 рублёў—за перасылку ня плацяць.

2. Хаты-чытальні, сельскія школы I ступені, сельскія партыйныя і камсамольскія ячэйкі, сельскія работнікі (настаўнікі, сакратары ячэек, работнікі кааперацыі і сельсаветаў, сябры КП(б)Б і камсамольцы-сяпяне) уносяць пры падпісцы 1 рубель. Пры атрыманьні кожнага тому—1 рубель і за перасылку ня плацяць.

**ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:**

1. У МЕНСКУ: Белдзяржвыдавецтвам—Савецкая 63, Цэнтральнай кнігарняй—рог Савецкай і Пенінскай вул.
2. У правінцыі—акруговымі аддзяленьнямі БДВ: Віцебск—Замкавая, 8, Ворша—Пенінская, 14, Полацк—вул. Карла Маркса, 12, Мгары—Пенінская, 52, Гомель—Бел. аддз. БДВ пры „Палесдруку“. Райаддз.: барысаў—вул. III Інтэрнацыяналу, 56/1, Рагачоў—Цымерманова, 46.
3. Усімі спажывецкімі таварыствамі, чыгуначна-дарожнымі кіёскамі, паштовым і аддзяленьнямі, лістаносцамі і спецыяльнай аэгентурой, якая мае пасьведчаньне на права прыёму падпіскі.

**ПАТРАБУЙЦЕ ПРАСПЭКТ БЯСПЛАТНА**

УСЕ ВЫДАНЫЯ РАСПАЎСЮДЖВАЮЦЦА ВЫКЛЮЧНА ПА ПАДПІСКЦЫ.

...Творы Леніна на беларускай мове маюць вялізнае практычнае значэньне для далейшага разьвіцьця сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР. Яны, бязумоўна, зьявіцца тым выхавальнікам, навакол якога будуць фармавацца шырокія кадры ленинцаў з рабочых і працоўных сялян—беларусаў...  
 М. Галадзед.

...Дзякуючы творам Леніна, надрукаваным у беларускай мове, сацыялістычнай масе нашай пралетарскай дзяржавы будуць мець магчымасьць вывучаць шлях ленинізму ў сацыялістычным будаўніцтве, шлях кампартыі і савецкай улады ў штодзённай барацьбе за культурную рэвалюцыю ў ва ўсіх галінах нашага жыцьця.

У. Ігнатюскі.

**С. Е. Н. Ё. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО**

**ЦЫРКІ**

Цэны мясцом зьніжаны ад 25 к. да 1 р. 20 к.

(—) 1 ГАСТРОЛЬ (—)

19-ці гадовага юнака фэнаменальнай сілы

**Субота, 6 Кастрычніка**

**Колі дабычына**

Сярод 18 яго праграм—барба з дзімі афрыканскім індзьведзом, а таюсама падняцьце зубані цэмару да 18 пуд., ламаньне тоўстых дошак олівай лобных мускулаў, ламаньне цэглы на ляду і т.д.

Гастролі любімаў публікі музычных энцэнтрынаў Юны Жанглер А. Каданц

Новая муштроўка з сабачкамі—М-м ДАНКОВА Кэдуны Ж А К І Н А К О Н І і шмат інш. №№

Барба рымска-грэцкай.—БОРУЦЦА З ПАРЫ.—Надрабязнасьці ў афішах.

Анонсы ў нядзелю 7 кастрычніка

**Вялікі дзіцячы ранішнік**

на спецыяльнай праграме. Дзеці пры дарожных праходзях БЯСПЛАТНА. Пачатак а 2 гадз. дня. Каса адкрыта ад 11—3 і ад 5—9 г. увеч.

КІНО-ТЭАТР „Культура“	Новы выключны нямецкі баявік „ТКАЧЫ“ у галоўнай ролі Пауль Вэгенэр
КІНО „Чырвоная Зорка“	ПРЭМ'ЕРА! НЯМЕЦКІ БАЯВІК 1928 г. <b>ДРУГОЕ ЖЫЦЦЁ</b> трагедыя ў 8 частках 3 прычыны працягваюць праграму (2 гадзіны) пачатак 1-га сеансу роўна а 7-й гадзіне
КІНО „ГРАЛЕТАРЫ“	2-гі тыдзень! Найлепшы фільм сезону! <b>„НАРАДЗІЎСЯ ЧАЛАВЕК“</b> У галоўнай ролі народны артыст МАСКВІН
КІНО „Інтэрнацыянал“	Ад аўтора, 2 кастрычніка—нямецкі фільм <b>„ЖОНКА СТАТС-САКРАТАРА“</b> У галоўн. ролі—вядомы нямецкі артыст ВЭРНЭР КРАУС
КІНО СПАРТАН	ТОЛЬКІ ТРЫ ДНІ: 5, 6 і 7 КАСТРЫЧНІКА Суоветны фільм <b>„КІН“</b> у 8 част. У гал. ролях МАЗЖУХІН і ЛІСЕНКА

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

У нядзелю, 7-га кастрычніка, а 12-ай гадзіне дня

**АДБУДЗЕЦЦА ГРАМАДЗКІ ПРАГЛЯД**

злічэчага кіно-фільму „Маленькія і вялікія“ У памяшканьні кіно „ПРАЛЕТАРЫ“ (Савецкая, 87).

Пасьля прагляду абмен думкамі. Уваход па разасланых білетах. Для піяэр-працоўнікоў—білеты па райноках ЛКСМБ. БЕЛДЗЯРЖКІНО.

**Падпісчык!**

У выпадку недастаўкі газэты „ЗВЯЗДА“, званецца па тэлеф.

**2--49**

**А Б В Е С Т К А.**  
 1928 г. кастрычніка 10 дня а 12 гадз. раніцы ў памяшканьні КАМГАСУ (Пляц Волі № 2)

**адбудуцца ВУСНЫЯ ТАРГІ**

на продаж камунальных домаўладаньняў і здачу ў арэнду заводзкіх памяшканьняў:

Продаж наступных домаўладаньняў:

Па Брылеўскай завулку № 24	Па Грыгор'еўскай вул. № 14
„Матвееўскай“ „ 18	„Доўгаброўскай“ „ 16
„Кар. Лібніхтэ вул.“ „ 42	„Карла Лібніхтэ“ „ 44
„Правінцый“ „ 4-12	„Грушаўскай“ „ 25
„Садовай“ „ 3	„Н.-Васілеўскай“ „ 11
„Брылеўскай завулку“ „ 34	„Лібаўскай вул.“ „ 1-9
„Ленінградзкай вул.“ „ 9	„На рагу Загарад. і Сухой“ „ 17-11
„Грушаўскай“ „ 59	„Кронаўскай вул.“ „ 5
„Разінскай“ „ 43	„Чэрскай вул.“ „ 42
„На рагу Ст.-Загарад. і Сялявн.“ „ 13-22	„Савецкай“ „ 14
„Розы Любэўбург вул.“ „ 6	„Мала-Татарскай вул.“ „ 38
	„У вёсцы Патрушчына 4 дзмі.“

Здачу ў арэнду заводзкіх: Па 2-й Ленорты № 27 — завод был. Шытмана. Камунальнай „ 50 — „ Прадвалентнаў. Завальнай „ 20 — „ Ліхтэрмана

У выпадку, калі таргі не адбудуцца, дык пераносіцца на 13-га кастрычніка а 12 гадз. раніцы. За ўсімі справкамі зьвяртацца ў пакой № 6.

Загадчык Камгасу ШЧАЦЬКО  
 Кіраўнік арэнднай часткі Камгасу ІВАНЮК